

Бялыніцкая дауніна

Краязнаўчая газета

№ 2 (24)
Люты
2009

Бялыніцкі раён пад час занядзаду Рэчы Паспалітай

У 1772 годзе паміж Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй была дасягнута згода аб першым падзеле Рэчы паспалітай, у выніку якога тэрыторыя на ўсход ад ракі Друць адышла да Расіі. Па Друці праішла новая дзяржаўная мяжа, якая рассекла надвое сучасны Бялыніцкі раён. Пры гэтым частка маёнтка Бялынічы, размешчанага на абодвух берагах ракі, апнулася ў Расіі, а частка – у Рэчы Паспалітай.

Усе ўладальнікі маёнткаў, далучаных да Расіі, павінны былі прынесці прысягу імператрыцы Кацярыне 2. Тым, хто адмаўляўся зрабіць гэта, пагражала канфіскацыя ўладанняў. Так, у прыватнасці, былі канфіскаваныя вялікія падняпроўскія маёнткі Каралі Станіслава Радзівіла – зацятага праціўніка Расіі, які тады знаходзіўся ў эміграцыі. Не пажадаў прынесці прысягу і ўладальнік Цяцерына Міхаіл Казімір Агінскі, у выніку чаго страціў левабярэжную частку гэтага маёнтка (менавіта там яго абшары ахоплівалі частку Бялыніцкага раёна). Крыху пазней імператрыца Кацярына падаравала сканфіскаваныя ў Агінскага ўладанні княгіні Даšкавай.

Што да Ігнацыя і Аленаў Агінскіх, то яны здаўна мелі добрыя стасункі з расійскім дваром. Княгіня Алена яшчэ да падзела была знаёма з Кацярынай. Так што праблем з прысягай і пацвярдженнем права на маёнткі ў Агінскіх не

было. Крыху пазней, у 1775 г., Ігнацы памёр і яго жонка сталася адзінай уладальніцай Бялыніч, якія неўзабаве падаравала пляменніку свайго мужа – Францішку Ксаверыю Агінскаму.

Новадалучаная да Расіі ўсходняя частка Бялыніцкага раёна ўвайшла ў Магілёўскі павет аднайменнай губернії. Рэштка яго тэрыторыі на захад ад Друці засталася пакуль што засталася ў складзе Аршанска га павета ВКЛ. У 1775 г. там быў складзены апошні падымны тарыф, прычым вельмі падрабязна. З пазначэннем колькасці двароў у кожным паселішчы. Да маёнтка Бялынічы, які належаў князю Агінскаму, адносіліся вёскі Мокравічы (39 дымоў), Вялікая і Малая машчаніцы (адпаведна 28 і 21), Алешикі (30), Асавец (25), Забалоцце (19), Сякерка (11), а таксама аддаленая Сярмяжанка (23) і Замачулле (11).

Маёнтак Цяхцін бялыніцкіх кармелітаў налічваў 61 дым, Карытніца Чарноўскага – 5, дзве часткі маёнтка Бахань паноў Пішчалаў – адпаведна 8 і 4, Дручаны Хадакоўскага – 9. Паміж гэтымі маёнткамі быў абшар, які адносіўся да дзяржаўнага Любушанскага староства. У яго складзе тарыф упамінае вёскі Падзевічы (14), Дабрылавічы (6) і Ігліцу (8). Крыху больш ранняя люстрацыя Любушанскага староства за 1758 г. называе апрача гэтых паселішчаў яшчэ і Заполле з 7 дварамі, якое ў тарыфе



Бялыніцкі касцёл
кармелітаў

чамусьці прапушчана.

Як у люстрацыі 1764 г., так і ў тарыфе 1775 г. пазначаны таксама шэраг дзяржаўных старостваў на паўночным заходзе раёна. З іх непасрэдна да Барысаўскага староства адносіліся вёскі Пупса (12 двароў), Смагілаўка (7), Кулаўка (7) і засценак Вольніца (4), да Клеўскага – Клеўка (17) і Слабада (5), да Ясьмонскага – мястэчка Ясьмоны (40), вёска Клевы (28) і засценак Кунцы (4), да Дзявшыцкага – адзінай вёсکи Дзявшыцы (17).

Апрача таго, самы поўдзень раёна, дзе знаходзілася в. Пільшчыцы, уяўляў сабой далёкі ўскраек вялізнага Быхаўскага графства паноў Сапегаў, абшар якога цягнуўся адсюль на поўдзень і паўднёвы захад, у сучасныя Клічаўскі і Быхаўскі раёны. Гэтая вёска ўпамінаецца ў асобным тарыфе маёнтка Стары Быхаў за 1758 г. сярод паселішчаў, якія на той момант знаходзіліся ў закладзе ў пана Хлявінскага. Яна налічвала 3,5 умоўных дымоў.

(Закан. на ст. 2)

Бялыніцкі раён пад час занядаду

Рэчы Паспалітай

(Закан. Пач, на ст. 1)

Пра туую частку Бялыніччыны, што ў 1772 г. адышла да Расіі, можна атрымаць уяўленне з эканамічных заўваг да генеральнага межавання Магілёўскага павета, праведзенага новымі ўладамі ў 1785 г. У мястэчку Бялынічы князя Агінскага было на той час 108 двароў, у якіх налічваўся 401 жыхар мужчынскага полу і 430 – жаночага. Апрача таго, значным паселішчам у складзе гэтага маёнтка было сяло Малое Трылесіна (57 двароў, 285 жыхароў). У Вялікім Трылесіне было толькі 29 двароў, 225 жыхароў, у Ланькаве – адпаведна 56 і 286, у Рагачы – 35 і 207, у Хвойне – 25 і 135, у Пачапку – 32 і 176, у Шылаўцы – 18 і 103, у Запакулі – 19 і 128, у Гараватцы – 12 і 71.

Другім буйным маёнткам быў Галоўчын Міхаіла Паца. У мястэчку Галоўчын было 116 двароў, 633 жыхары (317 мужчынскага і 316 – жаночага полу). Да маёнтка (разам з Княжыцамі) належалі 44 паселішчы, з якіх на тэрыторыі Бялыніцкага раёна найбольш значнымі былі Забалоцце (62 двары, 378 жыхароў), Вялікае Кудзіна (45, 249), Васількі (42, 254), Свяцілавічы (40, 289), Сіпайлі (34, 195), Вішова (28, 243), Малое Кудзіна (22, 142) і інш. Апрача таго, вёскі Старое Сяло (22, 109), Сурды (18, 111) і Камяніца (14, 106) знаходзіліся ў сумесным валоданні Паца і галоўчынскага дамініканскага кляштара, а в. Ізбішча (30, 272) адносілася да маёнтка Булыжычы тых жа дамініканцаў, раней падараванага ім прод-

камі Міхаіла Паца складу маёнтка Княжыцы. Побач знаходзіўся невялікі маёнтак калежскага асэсара Якава Дзішканца ў складзе дзвюх вёсак: Ермалавічы (16, 101) і Лахвіца (6, 49), а таксама маёнтак Рафалава з в. Галубоўка (26, 167) Рыгора Карабанькі.

На той частцы ўладанняў княгіні Дашкавай, што ўваходзіла ў сучасны Бялыніцкі раён, буйнейшымі былі сяло Ількавічы (56, 516), вёскі Вуйлава (78, 418), Лубяны (53, 269), Крыгуліна (33, 170) і інш.

Кароткі перыяд падзелу Бялыніччыны скончыўся ў 1793 г., калі ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай уся тэрыторыя раёна апынулася ў складзе Расійскай імперыі.

В. I. Насевіч

Якія манетныя скарбы былі знайдзены на тэрыторыі Бялыніцкага раёна?

Першы манетны скарб быў знайдзены ў Алешкавічах у 1863 годзе. Складаўся ён з 966 экзэмпляраў білонавых і срэбных манет Рэчы Паспалітай, герцагстваў Браўншвейскага, Пруссіі, Шведскай Прыбалтыкі. Мяркуеца, што схаваны ён быў у 1649 годзе.

У 1911 годзе ў Ланькаве быў знайдзены скарб з 48 срэбных манет Расійскай імперыі, які быў схаваны ў 1784 годзе.

У Кляве ў 1913 годзе знайшли 677 манет Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, паўталеры Іспанскіх

Нідэрландаў, срэбныя і залацітыя манеты Германскай імперыі, Шведскай Прыбалтыкі. Гэты скарб схаваны быў у 1661 годзе.

У розныя гады былі знайдзены гэтаксама манетныя скарбы ў Бялынічах, Вялікай Машчаніцы, Галоўчыні, урочышчы Грыва каля Вугольшчыны, Кудзіне, М. Машчаніцы, Снытках, Трылесіне з манетамі залатымі, срэбнымі, бронзовымі, меднымі і білонавымі дзяржаў Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расіі, Венгріі, Чэхіі, Швейца-

ры, Іспанскіх Нідэрландаў, Польшчы, Германскай імперыі, Шведскай Прыбалтыкі, Прусіі – усяго каля шасці тысяч экзэмпляраў.

Самы вялікі па колькасці манет клад быў знайдзены ў 1961 годзе ў Бялынічах, які налічваў 3700 манет Рэчы Паспалітай, адзін бронзавы экзэмпляр Кітайскай манеты. Схаваны быў скарб у 18 стагоддзі.

“Згукі мінуўшчыны”

Сустрэчы

Алег Латышонак: “Я лічу Магілёў сэрцам Беларусі”

Днямі ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі сучаснага беластоцкага гісторыка, прафесара Алега Латышонка «Жаўнеры БНР» з удзелам аўтара. У прадстаўлене магілёўцам выданне ўвайшла ў перакладзе з польскай манаграфіі «Беларускія вайсковыя фармаванні: 1917—1923 гады», а таксама згрупаваныя ў тэматычныя раздзелы «Станіслаў Булак Балаховіч: старонкі бурлівага жыцця» і «Змаганне за ўласную дзяржаву» публікацыі А. Латышонка з іншых выданняў. Ва ўступным слове рэдактар часопіса “ARCHE” Валер Булгакаў прадставіў сп. Алега Латышонка як чалавека, які нарадзіўся і жыве ў Польшчы, але які захаваў сваю беларускую аўтэнтычнасць і стаў выдатнейшым гісторыкам. Сам Алег Латышонак адразу ж прыемна здзівіў гасцей вечарыны тым, што назваў Магілёў сапраўдным сэрцам Беларусі. Паводле аўтара, гэта вынікае з яго апошніх даследаванняў. Пасля сп. Латышонак распавёў пра гісторыю стварэння кнігі “Жаўнеры БНР”, падкрэсліўшы пры гэтым, што ўся яго праца пачалася з цікавасці да асобы генерала Станіслава Булак-Балаховіча. І калі на пачатку працы ён думаў, што сутыкнецца з невялікім аб'ёмам фактычнага матэрыялу, то цяпер разумее, што “па кожным з раздзелаў маёй кнігі можна пісаць дысертацыю”. На жаль, паводле А. Латышонка, над гэтым пытаннем працуе вельмі мала беларускіх гісторыкаў.

“Я пішу не сапраўдную, а сваю гісторыю Беларусі, маю



сваё бачанне і не іду за іншымі”, - адзначыў аўтар. Напрыканцы выступлення беластоцкі гісторык зрабіў выснову, што заслуга жаўнераў БНР у тым, што яны змагаліся і не далі загінуць ідэі беларускай нацыянальнай дзяржавы, стварэнне якой у той гістарычны момант было наўрад ці магчыма. А Валер Булгакаў, які таксама прадставіў некалькі нумароў “ARCHE”, падкрэсліў, што кніга Алега Латышонка яшчэ вельмі цікавая даследаваннем аспектаў беларускай дзяржаватворчасці і публікацыяй унікальных даку-

ментоў, датычных беларускіх вайсковых фармаванняў 1917-1927 гг.

Застаецца дадаць, што самы актыўны ўдзел у размове прынялі магілёўскія гісторыкі Ігар Пушкін і Але́сь Агееў.

**Падрыхтаваў Юрась
Каласоўскі**



Пра што піша ў сваёй новай кнізе Алег Латышонак?

Беларускія вайсковыя фармаванні ў 1917—1923 гадах (без уліку партызанскіх) налічвалі каля 11 тысячай байцоў.

Новую кніжку Алега Латышонка можна назваць малым зборам твораў — сюды ўвайшла ў перакладзе з польскай манаграфіі «Беларускія вайсковыя фармаванні: 1917—1923 гады», а таксама згрупаваныя ў тэматычныя раздзэлы «Станіслаў Булак-Балаховіч: старонкі бурлівага жыцця» і «Змаганне за ўласную дзяржаву» публікацыі аўтара з іншых выданняў. Такім чынам, гэта кніга пра шчырыя памненні, палітычныя камбінацыі і асабістыя ахвяры.

Вельмі асабістая кніга

Разам з тым кніга беластоцкага гісторыка, пры ўсёй напоўненасці яе фактурай і архіўнымі спасылкамі, нясе на сабе адбітак асабістых эмоцый аўтара. І пачынаюцца яны ад бацькі. Так, распавяддаць Алегу Латышонку — ён сам пра гэта піша — пра вялікую гісторыю Беларусі пачаў ягоны бацька. А той усё не верыў: «Я прачытаў мноства кніжак, але ні ў адной нічога падобнага немагчыма было знайсці. Кніжкі, вядома, былі камуністычныя, і ўся гісторыя Беларусі з іх была выдаленая, таму можна мяне лічыць ахвярай прапаганды». Дадамо да гэтага ўласцівую маладосці ўзбунтаванасць супраць бацьковага аўтарытэту.

Якая перакуленасць шаляў! У позній БССР хутчэй дзеци — вучні старэйшых класаў ды студэнты — маглі распавесці бацькам пра гісторыю Беларусі, чым пачуць ад іх уцямыня не толькі звесткі, але і сістэмныя думкі пра лёс іхня-

га краю, якія хоць бы трохі вылучаліся з савецкіх канонаў.

Хіба што ўраджэнцы Захоўнай Беларусі яшчэ маглі су-тыкнуцца з напаўнасталъгічнымі ўспамінамі сваіх бацькоў пра даваенны час. Гэта праўда — у савецкім ідэалагічным маналіце рэальнага месца для Беларусі не заставалася, а паміж пакаленнямі беларусаў узводзіліся муры забыцця і непараразумення.

Сам жа Латышонак звярнуўся да гісторыі Беларусі ўжо студэнтам Ягелонскага ўніверсітэту ў Кракаве. Несумненна, гэта было для яго адкрыццём цэлага культурнага кантыненту, ці, як у Мар'яна Брандysa, «Каралеўства Беларусь».

Найперш малады гісторык пачаў займацца постаццю генерала Булак-Балаховіча, а пасля, «разам з тым, як стаў сабе ўсведамляць, колькі людзей сапраўды ваявала за Беларусь, стала ясна, што напісанне біяграфіі Генерала давядзеца ад класці (усё маю надзею, што калісьці яе напішу)». Такім чынам нарадзілася доктарская праца (кандыдацкая, паводле постсавецкай тэрміналогіі) «Беларускія вайсковыя фармаванні: 1917—1923 гады».

Беластаччане

Яшчэ адзін асабісты матыў Латышонка ў напісанні гэтай кнігі — удзел у баях за Беларусь ягоных землякоў, жыхароў Беластоцкага краю. Для самога аўтара тут вельмі паказальны прыклад Беластоцкага батальёну Дзямідава, які найдаўжэй з усіх беларускіх

аддзелаў змагаўся з бальшавікамі ў адкрытым полі. На гэтым эпізодзе варта крыху спыніцца.

Увесень 1920 году да арміі Булак-Балаховіча далучыўся капітан Мікола Дзямідаў, які ў наваколлях Беластоку набраў з добраахвотнікаў батальён — чатырыста чалавек, — з якім і з'явіўся ў стаўку генерала пад Туравам. На пачатку лістапада армія Булак-Балаховіча рушыла на ўсход і ўзяла Мазыр. Але далейшы наступ быў спынены на Дняпры. Нашмат мацнейшыя чырвоныя дывізіі сталі адцясняць балахоўцаў на ўсход. 27 лістапада Булак-Балаховічу пагражала нават акружэнне. Тады выратавалі яго жаўнеры Беластоцкага батальёну і Смаленскага палка, якія ў вырашальны момант пераправіліся праз Прыпяць у вельмі цяжкіх абставінах і дапамаглі таварышам.

(*Працяг на ст. 5*)



Алег Латышонак

Пра што піша ў сваёй новай кнізе Алег Латышонак?

Пасля адступлення арміі Булак-Балаховіча на кантраліваную палякамі тэрыторыю Дзямідаў не здаўся, і са сваім батальёнам з 400—600 чалавек, з дзвюма гарматамі і чатырма кулямётамі, застаўся ў нейтральнай зоне і працягваў барацьбу. 29 лістапада батальён Дзямідава ўступіў у пераможны бой з бальшавіцкім 40-м стралковым палком, страціўши чатырох забітых і 10 параненых. З снежня батальён адбіў атакі бальшавікоў пад вёскай Вялікая Малышаўка. Батальён якраз ішоў на дапамогу Слуцкай брыгадзе. На жаль, Рада Случчыны вырашила спыніць змаганне і, ратуючыся ад бальшавікоў, перайшла на польскі бок фронту. Батальён жа Дзямідава апераваў на Мазыршчыне да студзеня 1921 году, пакуль нарэшце таксама не быў вымушаны перайсці на польскі бок.

Асобны батальён пад камандаваннем Міколы Дзямідава быў апошнім беларускім вайсковым аддзелам, які на полі бою аказаў супраціў савецкім войскам у барацьбе за незалежнасць Беларусі. І тое, што гэта былі пераважна, стала для Латышонка моцным пабуджальным матывам у даследаванні тэмы і напісанні працы.

Але вось сапраўдным адкрыццём (у тым ліку і для мяне) стаў радавод Дзямідава, распрацаваны Алегам Латышонкам. Мікола Дзямідаў (1888—1967) нарадзіўся ў Гарадку на Падляшшы, ён быў сынам Станіслава Катнароўскага і Аляксандры з Каліноўскіх. Ягоны бацька памёр у тым самым годзе, а маці паўторна выйшла замуж за акцыянага



**Гусары БНР перад будынкам вайсковай камендатуры
Гродні ў 1919 годзе**

чыноўніка Івана Дзямідава, які 10 снежня 1889 году ўсыніў ейнага сына, даўшы яму сваё прозвішча.

Самі Дзямідавы былі мясцовымі фабрыкантамі, а адзін з іх фінансаваў рэстаўрацыю абраза Маці Божай у гарадоцкай царкве. У дзяцінстве ж на выхаванне Міколы найбольшы ўплыў меў ягоны дзед па маці Аляксандэр Каліноўскі, брат (удакладню Латышонка — кузэн) Вінцэнта Канстанціна Каліноўскага, аднаго з кіраўнікоў паўстання 1863—1864 гадоў у Літве і Беларусі. А ў шляхецкіх сем'ях гэта вельмі блізкая ступень сваяцтва. Так-так, Мікола Дзямідаў па кут'дзелі (па лініі маці) быў сваяком Кастуся Каліноўскага! Аляксандэр Каліноўскі культываваў памяць пра свайго кузэна, што сапраўды паўплывала на будучы палітычны і нацыянальны выбар Міколы Дзямідава.

Колькі іх было?

Усё ж, якія меркаванні Латы-

шонка адносна колькасці беларускіх жаўнераў у час тых катализмаў? Па выніках сваіх архіўных штудыяў гісторык прыходзіць да высновы, што беларускія вайсковыя фармаванні ў 1917—1923 гадах усе разам налічвалі каля 11 тысячай афіцэраў і жаўнераў (калі не браць пад увагу Беларускі корпус у Малдове на Румынскім фронце, які налічваў больш за 100 тысячай чалавек).

Аднак трэба заўважыць, што некаторыя вайскоўцы па чарзе належалі да розных фармаванняў, ды не ўсе яны бралі ўдзел у баях. З іншага боку, за незалежнасць Беларусі змагаліся таксама партызаны, колькасць якіх вызначыць цяжка. Дзеля гэтага застаецца толькі прызнаць той факт, што за незалежнасць Беларусі ў той час са зброяй у руках змагаліся 10 з лішком тысячай чалавек. Колькасць не такая ўжо і вялікая,

(Заканч. на ст. 6)

Пра што піша ў сваёй новай кнізе Алег Латышонак?

(Закан. Пач. на ст. 4-5)

, але гэта былі выключна добраахвотнікі.

Камандныя кадры беларускіх аддзелаў складалі інтэлігенты, якія пазнаёміліся з вайсковай справай на франтах Першай сусветнай вайны. Прафесійных вайскоўцаў сярод беларускіх камандзіраў было няшмат. Жаўнерамі беларускіх фармаванняў былі амаль выключна сяляне, прычым несумненна багатыя і сярэднія заможнасці, якія бараву за незалежнасць Беларусі атаясамлівалі з абаронай уласнай гаспадаркі.

Пра сабаку Райта, альбо Як немагчыма ўхіліцца ад непрыемнага

Адну ж тэму Латышонак толькі пазначыў ва ўступным «Слове да беларускага чытача», але не рызыкнуў развіваць. Тычыцца гэта супрацоўніцтва беларускіх дзеячаў з савецкімі спецслужбамі. Цяпер ужо відавочна, што некаторыя з найбольш выдатных змагароў (не гаворачы пра нашмат менш спраўных і адважных) за БНР, такія як Канстанцін Езавітаў, Францішак Кушаль ці Герман Шыманюк,

сталі ў свой час савецкімі агентамі. Латышонак называе гэта вельмі прыкрай канстатацыяй і ўдакладняе, што падобная праблема «патрабуе шматбаковага і глыбокага вывучэння». Тым не менш, адзначае беластоцкі гісторык, відавочна таксама, што не былі яны агентамі ў той час, калі змаганне за незалежную БНР выглядала яшчэ рэальным.

Трагізм і злая іронія заключаецца ў тым, што менавіта многія беларускія «нацысты» да таго былі савецкімі агентамі. Стваральнік Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі Фабіян Акінчыц у 1920-я ўзначальваў Юрыдычны аддзел Беларускай Сялянска-Работніцкай Грамады, а будучы презідэнт створанай пад немцамі ў 1943 г. Беларускай Цэнтральнай Рады Радаслаў Астроўскі тады ж настолькі цесна супрацоўнічаў з мінскай КП(б)Б і Кампартыяй Захоўнай Беларусі, што ўзначальваў Беларускі Кааператыўны Банк у Вільні, праз які праходзілі сродкі ГПУ (тагачасная назва КДБ) на фінансаванне Грамады. І ў нацызме, і ў ка-

мунізме яны бачылі шырму, за якой можна працягваць, у іхнім разуменні, беларускую справу.

Мяне таксама не пакідаюць думкі, што можна рабіць у тыя хвіліны, калі абрываецца ўесь навакольны свет ды прыходзіцца акрэсліваць свой выбар «найменшага» з найгоршага. Усё ж я схіляюся да думкі, што лепш зусім нічога не рабіць, чым ісці на кампрамісы са злом у надзеі на ўласную гульню ды магчымы выйгрыш. Прынамсі, супрацоўніцтва беларускіх актыўістаў са спецслужбамі таталітарных рэжымаў не дапамагло такім дзеячам рэалізаваць уласныя палітычныя мэты ды заявіло іхняе ўласнае жыццё ў тупік.

Алег Латышонак таксама мае свой, не без сарказму, рэцэпт: «І, можа, лепш было бы, каб Браніслаў Тарашкевіч займаўся літаратурнай дзейнасцю, замест таго, каб прадаваць свой народ Сталіну». Булак-Балаховіч у той самы час, у другой палове 1920-х, пісаў паэму пра свайго сабаку Райта.

Алег Дзярновіч, «Наша ніва»

Якія дарогі звязвалі Бялынічы з блізкім і далёкім светам?

Даўней прац тэрыторыю края праходзіла некалькі дарог рознага прызначэння: паштовых, гандлёвых, ваенна-транспартных, прасёлачных. Галоўчын знаходзіўся на былым Віленскім тракце. Каля мястэчка Княжыцы пачыналася адгалінаванне ад паштова-га тракту Смаленск – Орша – Сянно, якое ішло праз Бялы-

нічы, Эсьмоны на Ігумен (Чэрвень). Яшчэ адна паштовая дарога з Княжыц праходзіла праз Нежкаў на Мінскую губернію і праз Бялынічы на Шапялевічы і далей на чыгуначную станцыю Слаўнае.

Адной з ажыўленых была дарога, якая злучала Галоўчын, Эсьмоны і Бялынічы з Магілёвам. Дарогі, якія мелі

мясцовае значэнне, звязваючы між сабой вёскі, называліся прасёлачнымі.

У буйных вёсках, што знаходзіліся ля трактаў, размяшчаліся пастаяльняі двары. На прыканцы 19 стагоддзя іх налічвалася 17, з якіх чатыры былі ў саміх Бялынічах.

“Згукі мінуўшчыны”

БЯЛЫНІЦКІ АБРАЗ МАЦІ БОЖАЙ

(Закан. Пач. у № 5 (21))

Шата, а таксама кароны з гербамі Папы Бэнэдыкта XIV, Радзівілаў і Агінскіх, зроблены ў Рыме ў 1756 г., ацалелі на абразе і пасля пажару 1859 г.

Вялікі ўплыў абраза на на- вакольнае насельніцтва розных веравызнанняў стаў галоўной прычынаю скасавання кляштара (1832 г.), а пазней і касцёла. У 1876 г. касцёл быў пераасвячоны ў царкву на працягу адной ночы з 11 на 12 красавіка так імкліва, што католікі не паспелі вынесці цудатворны абраз са сваёй святыні, і 12-га красавіка стала днём праваслаўнага святавання абраза.

Як з'яўленне так і знікненне бялыніцкага абраза ахутана таямніцай. В. Навакоўскі сцвярджаў, што ў час знішчальнага пажару за некалькі гадоў да скасавання касцёла (у 1859 г.?) ксёндз Гадлеўскі ўратаваў абраз, але, прадбачыўшы закрыцце касцёла, у новы алтар змясціў копію, а цудатворны абраз захаваў «у надзеіным месцы, дзе ён знаходзіцца і цяпер». На чые звесткі абапіраўся В. Навакоўскі і што гэта за «надзеинае месца», невядома. Кс. Гадлеўскі памер 10 лютага 1876 г. і быў пахаваны ў Бялынічах, дзе і цяпер некаторыя людзі вераць, што абраз схаваны тут ці дзеесьці паблізу. У кармэліцкім асяроддзі ў Польшчы выказваецца думка, што бялыніцкі абраз цяпер знаходзіцца ў касцёле кармэлітаў у Волі Гулоўскай Сядлецкай дыэцэзіі.

Праваслаўныя гісторыкі лічылі, што цудатворны абраз застаўся у царкве і, здаецца, на ранейшым месцы ў алтары. Да яго з абодвух бакоў

узнімаліся металічныя сходы. Няма рэальных звестак пра лёс абраза пасля бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 года. Шату і кароны з яго новыя ўлады, безумоўна, абадралі ў 1921–1922 гг. падчас кампаніі па канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў «для дапамогі галодным Паволжжу». Цяпер лічыцца, што ў 1930-я гг., калі царква была зачынена, абраз трапіў у Магілёўскі абласны краязнаўчы музей і знік адтуль у час вайны 1941–1945 гг., у Беларусі не захавалася нават яго фотафіксацыі.

У пачатку XX ст. былі надрукаваны літаграфіі з абраза, а ў некаторых цэрквях Магілёўшчыны захаваліся яго копіі канца XIX – пачатку XX ст., якія не перадаюць дакладна мастацкіх якасцяў пратографа. З касцёльных волісаў можна даведацца толькі, што абраз быў намаляваны на дошцы, меў «ясны каларыт»; з гісторыі з'яўлення можна дапусціць, што на дошцы намаляваны былі толькі твары Марыі і Езуса. Прыгажосць абраза падкрэсліваюць праваслаўныя аўтары канца XIX ст.: «Несмотря на древность иконы, высокое искусство сохранило в изображении лица необычайную свежесть красок...». Меркаваць пра іканаграфію слыннага абраза можна ў агульных рысах па некалькіх копіях канца XIX ст., нешматлікіх гравюрах і літаграфіях. Найбольш ранняя з іх выканана ў 1760-я гг. Якубам Лабінгерам досыць абагульнена: вроцлаўскі гравёр, хутчэй за ўсё, не бачыў самога абраза. Шматлікія абразкі-медалі 1-й пал. XIX ст., як іканаграфічныя крыніцы, каштоўнасці не ўяўляюць. У наш час найбольш блізкімі да



арыгіналу копіямі бялыніцкага абраза можна лічыць два абразы сярэдзіны XVII ст.: а) абраз нясвіжскага паходжання, на дошцы — у касцёле ў Новай Мышы, б) абраз на палатне з царквы ў Тарэйках (цяпер у МСБК ІМЭФ НАН). Мяркуючы па іх поўным падабенстве, яны маглі быць намаляваны з абраза-пратографа, калі той знаходзіўся непадалеку ў Ляхавічах (1654–1665). Вельмі блізкім іканаграфічна да згаданых абразу з Тарэек і Нясвіжа з'яўляецца абраз Маці Божай Бялыніцкай XVIII ст., які паходзіць з аднаго з касцёлаў Вільні, у Мастацкім музеі Літвы.

Маці Божая Бялыніцкая належыць да тыпу Адзігітрый з Дзіцем на левай руцэ, характэрная іканаграфічная рыса — становішча правай руکі, апушчанай уніз да самага краю, нібы пад цяжарам скіпетра. Твар у трох чвэрці звернуты да Дзіцяці, галава Езуса злегку адхілена назад, у левай — дзяржава, правая прыўзянута ў благаслаўленні і выразна паказвае на Маці. Над галавой Марыі — залатая карона, якую падтрымліваюць два анёлы.

(Закан. на ст. 8)

БЯЛЫНІЦКІ АБРАЗ МАЦІ БОЖАЙ

Фон чорны, адзенні таксама цёмных колераў, яркай асветленасцю выдзелены твары: у вобліку Марыі традыцыйны іканапісны ізвод спалучаны з прыгожымі рысамі рэнесансавага жывапісу, Езус наогул нагадвае хлопчыкаў з карцін італьянскіх мастакоў эпохі Рэнесансу, што сведчыць пра «заходняе» паходжанне іканографіі абраза, хоць нельга адмаўляць усходнэхрысціянскага тыпа твару Марыі. Іконаграфічны тып Маці Божай Карапевы Нябесаў са знакамі царской улады Н. П. Кандакоў выводзіў з мастацтва Італіі. Да праваслаўнай традыцыі адносіцца і маліванне абразоў «пад аклад», калі нагадаць легенду пра маліванне анёлам толькі твараў Марыі і Езуса. Такое спалучэнне сведчыць аб прыналежнасці абраза да беларускай іканапіснай школы, заснаванай на дзвюх вялікіх мастацкіх традыцыях хрысціянскага Усходу і Захаду, рас-

квітнелай у 1-й палове XVII ст. Тады ж на ўсходзе Беларусі становіцца вядомымі аршанскі (куцеінскі) абраз, баркалабаўскі, тупічаўскі, басценавіцкі «Неўядальны Цвет». Дэкаратыўная залатыя кароны і скіпетр на тарэйкаўскім абразе, верагодна, нагадваюць першапачатковую аздобы бялыніцкага абраза 1-й пал. XVII ст. На віленскай копіі XVIII ст., а таксама на царкоўных копіях XIX ст. ужо намаляваны кароны іншай формы, напэўна, «каранацыйныя», асвячоныя ў Рыме (1755–1761 гг.).

На працягу XVII–XIX стст. бялыніцкі абраз стаў прататыпам для многіх копій. Пашираць яго культ павінны былі перш за ўсе кarmэліты. Вядомы з 1682 г. цудатворны абраз Маці Божай Бялыніцкай у іх варшаўскім касцёле на Лешне загінуў у паўстанні 1944 г. Існавала кніга яго цудаў за 1725–1836 гг. Інвентар магілёўскага кarmэліцкага касцёла за 1693 г. згадвае цу-

датворны абраз Маці Божай з каронамі і мноствам вотаў, тое ж адзначана ў 1818 г. у Княжыцкай філіі Магілёўскага канвента. Іх іканаграфія невядома, але, напэўна, гэта былі копіі бялыніцкага абраза. Брацтву віленскіх злотнікаў належаў у капліцы св. Барбары касцёла св. Яна алтарны абраз Маці Божай Бялыніцкай, які ўяўляў з сябе срэбраны плоскі рэльеф памерам 20x18 см, замацаваны на дошцы. На адвароце дошкі меўся надпіс: «Ofiara starszego F. Dysmowicza Roku 1852 rauidziernika 1 dnia». Дайшоўшы да нашага часу абразы Маці Божай Бялыніцкай з-пад Нясвіжа, Мядзеля, Глыбокага, Вільні, Ліды і іншых месцаў сведчаць, што вядомасць гэтай цудатворнай святыні і яе шанаванне выходзіла далека за межы Магілёўшчыны, дасягаючы Вільні, Варшавы і Кракава.

Аляксандр ЯРАШЭВІЧ

Традыцыі нашага краю Бабіна каша

Калі нараджаецца першае дзіця, то немаўляці купае бабуля. Як дзіця вязуць у царкву, каб перахрысціць, яго апранаюць у новае адзенне, купленое хроснай маткай. За службу расспложваецца хросны бацька. Бабуля прымае ад бацькоў наміткі – тканіну на сукно. Тканіну яна кідае на кут – каб налета быць тут. Пасля гэтага яна прапаноўвае прысутным пасправаваць кашу. Але кашу павінен выкупіць кум. Таксама выкупіць бабуліну кашу можа кожны, хто прысутнічае на хрэсьбінах. Пасля заканчэння застолля бабулю. Куму і кума вязуць дахаты на калясцы. Грошы, атрыманыя за кашу, аддаюць маці дзіцяці. У першы дзень яны не пералічваюцца.

Запісала Святлана Забаронак. Вёска Вішоў